

ЧЫРВОНАЯ ЗЪМЕНА

№ 25 (993) | ПЯТНІЦА, 31-га студзеня 1930 г.

ШТОДЗЕННАЯ ГАЗЕТА РАБОЧА-СЯЛЯНСКАЙ МОЛАДІ
Орган ЦК і Менскага АК ЛКСМБ
УМОВЫ ПАДПІСКІ:
1 месяц 30 кап.
3 месяцы 90 .
6 месяцау 1 р. 80 .
1 год 3 р. 30 .

АДРАС РЭДАНЦЫ:
Менск, вул. Карла Маркса, 38
Тэлефон: рэдактара—7-25,
секретарыт—12-19.

АДРАС КАНТОРЫ:
Комсамольская 25, тэлефон № 903.

ГОД ВЫДАНЬЯ IX.

УЗМАЦНІМ АПОРНЫЯ ПУНКТЫ ДЫКТАТУРЫ ПРОЛЕТАРЫЯТУ-САВЕТЫ

ПАСТАНОВА БЮРО ЦК ЛКСМБ

аб удзеле комсамолу ў справа-дзачна-перавыбарчай кампаніі саветаў

У сувязі з тым, што з 15-II, падголна рашэннію ЦК КП(б)Б, пачынаецца справа-дзачна кампанія саветаў, а ў раёнах сцэльнай колектывізацыі, а таксама і тых саветаў, якія не выявілі сібе ў спра-ве организацыі беднаты і колектывізацыі, скажалі класавую лінію партыі, засмечаны варожымі і чужымі элементамі і тых саветаў, якія не забясьпечваюць актыўнага цвёрдага кіраўніцтва ў ліквідацыі кулацтва" (з пастановы ЦК КП(б)Б), будучи праведзены перавыбары саветаў, ЦК ЛКСМБ пастаўляе:

1. Прапанаваць усім организаціям тэрмінова прыступіць да пад-рхтоўкі справа-дзачна-перавыбар-чай кампаніі такім чынам, каб у час справа-дзачны і перавыбару саветаў комсамольская организацыя была бы на ўсіх пытаннях подры-тавана і змагла-б з усімі энэргіяй і чоткасцю прыступіць да непасрэд-нага ажыццяўлення задач партыі, пастаўленых у перавыбарчу кам-паніі.

2. Колектывізацыя вёскі іншак-ставіць задачу перад саветамі. Саветы павінны будучы стаць на чале размовы аб звышчайні саветаў у раёнах сцэльнай колектывізацыі зьяўлюючыца недаацэнкай саветаў, як органаў пролетарскай дыктатуры. ЦК абавязвае кожнага комсамольца такім размовам даваць рашучы ад-пор. Шмат якіх комсамольцы члены саветаў вельмі слаба працуяць над колектывізацыяй вёскі, слаба дапа-магаюць саветам стаць спраўднымі организаціямі колгаснага ру-ху. Пагатому колектывізацыя с-гас-падаркі павінна быць галоўной за-дачай комсамольцаў наогул і тым больш членам саветаў.

3. Надыхаўчыя перавыбары, па-вінны забясьпечыць належны соц-склад выбарчых органаў, прычым асабліва ўвага павінна быць звер-нута на ўцягненне батракоў і бед-накоў, а таксама і сераднякоў, якія

— колектывізацыі вёскі і ліквідацыі кулацтва.

4. Масавая колектывізацыя і ліквідацыя кулацтва магчыма толькі при апоры на беднату. Недаацэнка работы па организацыі беднаты рас-пінаваецца партыяй, як опортуізм. Справа-дзачна-перавыбарчая кампа-нія саветаў у г.г. павінна больш, чым калі-б тое пі было, прысьці пад знакам шырока разгорнутай ра-боты па организацыі беднаты, пагатому ЦК абавязвае усе организацыі аказаць усімерную дапамогу партыі ў работе па организацыі і згрупа-ванью беднаты, бяручы на сябе ініцыятыву па скліканью і пра-видзяньню сходу беднаты (з пана-раднім узгадненнем з парторганіза-цыі) у асобных сяленнях і г. д., а таксама правесці работу па ор-ганизацыі бядніцкай моладзі і ба-трацтва шляхам праціўніні сходу бядніцкай моладзі, канфэрэнцый і г. д., дабіаючыся гэтам, каб бядніцкая моладзь і батрацтва былі-б асі ўнай апорай комсамолу ва ўсей работе па справа-дзачна-перавыбар-чай кампаніі саветаў.

5. Прапанаваць усім организацыям маючы на ўвазе вонкі міну-лых гадоў, калі пасланыя з гораду брыгады показвалі вілікую дапа-могу ў праціўніні перавыбару саветаў, организа-ваць спаборніцтва паміж ячайкамі на лепшыя праціўніні кампаніі перавыбару саветаў, дабіаючыся, каб спаборніцтва пераастала-б у спаборніцтва вёсак і раёнаў.

6. Маючы на ўвазе вонкі міну-лых гадоў, калі пасланыя з гораду брыгады показвалі вілікую дапа-могу ў праціўніні перавыбару саветаў, дабіаючыся, каб спаборніцтва вёсак і раёнаў наладжаны на выкар-боўчыне скажаньнімі клясавай лі-нії ў работе саветаў, на выкрыц-це праціўніні саветы кулакоў, падкулачнікаў і інш. клясава-варожых элементаў і іх політыкі, зъяві-лася-б спраўдным спосабом згурта-ваныя пролетарскіх і паўпролетар-скіх славу вёскі вакол саветаў і партыі ў барацьбе за праціўніні ў жыцці генеральнай лініі партыі

Амэрыка--кіраунік адзінага капиталістычнага

Мэксіка парвала адносіні з Са-вецкім Саюзам і адлікала сваё пасцілі з Москвой. Буржуазная Англія ў свой час зрабіла тое-ж самае, і, аднак праз два гады ака-далася прымушанай аднавіць адно-сілы, прычым матар'яльная стра-тэа ад разрыву прышліся цалкам на долю Англіі.

На міжнародных вагах значы-не Мэксіканскія рэспублікі не та-кое ўжо вялікае, і калі пяць год

тому назад працоўныя масы Са-юзу ўжыраў віталі ўстанаўленне

адносін з гэтай краінай, дык, га-лоўным чынам, таму, што ў той час Мэксіка вяла барацьбу су-проці замежнага імпэрыялізму,

су-проці нафтавых каралёў Пау-лі Амерыкі і ўнутранай пан-скі-фэодальнай знаці.

Сёньшнія рашэнні Мэксікі скаваўць нас у другіх адносінах, а менавіта, як адбітак політыкі Злу-чайных Штатаў. Няхай амэрыкан-скі міністр замежных спраў

Фронту супроць СССР

ЛІТЫКІ СУПРОЦЬ ПРОЛЕТАРСКІХ МАС, СУПРОЦЬ КОМУНІСТЫЧНАЙ ПАРТЫІ МЭКСИКІ.

Калі ў таіх абставінах амэры-канскі капитал штурхает Мэксіку на разрыў адносін з СССР пад

прадлогам праславутай "пропаган-ды", — што-ж гэта азначае? Гэта

азначае, што АМЭРЫКА, ЯКАЯ ПЕ-РАЖЫВАЕ ЦЯЖКІ ЭКОНОМІЧНЫ

КРЫЗІС і МАОЧЫ ВЯЛІКОЮ НЕ-БЯСЬПЕКУ РЭВОЛЮЦЫЙНЫХ ВЫ-СТУПЛЕННЯЎ ПРОЛЕТАРЫЯТУ,

ПРЫМАЕ НА СЯБЕ РОЛЮ СУ-СВЕТНАГА ЖАНДАРА, РОЛЮ КІ-

РАҮНІКА АДЗІНАГА КАПІТАЛІ-

СТЫЧНAGA FRONTU SUPROCЬ CCCC.

Але гэтая капітуляцыя мэксікан-скай дробнай буржуазіі не азна-час адмалуўленне працоўных мас ад далейшай рэволюцыйнай ба-рацьбы. Яна азначае толькі тое, што наша пролетарская дзяржава, якая толькі што справілася з кон-фліктом на К-У чыгуны, пі на ад-ні хвіліну не можа аслабіць сваёй зіркасці, а наадварот, павінна ўз-дзесеяць яе.

Грандыёзныя маніфэстациі ў Гішпаніі

Новыя сутычкі паміж поліцыяй і студэнтамі

ПАРЫЖ, 29. Апошнія паведам-паміж паліцыяй і студэнтамі. Па-добныя сутычкі адбыліся і ў Бар-селоне, дзе студэнты напалі на па-мішканье патротычнага саюзу. Рэвольвернымі выстрэламі, накіра-ванымі ў шматысячныя пад-боічы і студэнтаў ранена б чалавек, у Мадрыдзе студэнты і мо-ладзь демонструюць на вуліцах, выказываючы абурэнніе на адресу буржуазнай дыктатуры.

Зыёт марскіх балбатуноў

Рэзкія сутычкі на лёнданскай конфэрэнцыі па "разброянню"

ЛЁНДАН, 28 студзеня. Марская конфэрэнцыя яшчэ не ўстановіла сваіх правадак днём, бо вост-рыя супяречнасці паміж дзяржавамі перашкоджаюць эзоды па са-мых нікчэмных пытаннях і выклікаюць рэзкія сутычкі паміж дзяржавамі конфэрэнцыі. Такія суты-чкі адбыліся у чора паміж французскім прэзідэнтам Тардзі і італьян-ским міністрам замежных спраў Грандзі. Абодвы яны пры аграва-рэнні паралеку днёю хацелі пра-цигніці прынцыпамі разброян-нія, але спосабам "амежавання" марскіх узбраенняў. Тардзі патра-баваў, каб размежеры флёту кожнай дзяржавы вызначаліся пе-гра-фічнымі, эканомічнымі і вай-сковыми патрэбамі" (іншымі сло-вамі, Францыя—супроць якіх бы то не было "амежаванні"). Грандзі наадварот, настойваў, каб былі вызначаны найбольшыя раз-меры флёту самай моцнай марской дзяржавы; для іншых дзяржаваў размежеры ў флёту павінен установі-ваць у пэўнай пропорцыі да флё-тавыфісцкі туман



Становішча ў Кітаі жахлівае

МІЛЬЕНЫ рабочых паміраюць галоднай съмерцю

ПЭЙПІН, 30. „Такун-Бао“, спыняючыся на агульным ста-новішчы Кітаю знаходзіць, што за выклічэннем некалькіх службовых асоб, якія аба-гачаюць за лік насельніцтва, у Кітаі, «усё-ж жывеца» і жыве толькі за кошт міну-лага. Усе багатыя жыхары Цзян-Зіну пераўратіліся на за-менскую концэсію. Цэны на разбураныя асаблівіцца, на якіх не зрадаволены нані-скім урадам.

"Таварыства мячоў" выступае супроць Нанкіну

ШАНХАЙ, 3.—Мясцовая ўлада раб-ну Лян (на па-ночным заходзе провін-цы Цзянсу, на па-ночнім заходзе провін-цы Чжэцзян) напалі на горад Лян. "Таварыства мячоў" падтрымоўваеца ў раёне ўсімі дзейнасці сялянскай организацыі таварыства мячоў", падтрымоўваеца ў раёне ўсімі дзейнасці сялянскай организацыі

штурмаваючы супроць Нанкіонага ўраду. Узброенія атрады таварыства мячоў нападаюць ажыцьленіем іншых асаджаніцца на ўзбуйненіх асадах, якія не зрадаволены нані-скім урадам. Мясцовая ўлада вель-мі занепакоена становішчам, якое стварылася і часцякоў ўзбуйненіх асадах, якія не зрадаволены нані-скім урадам.

Дзейнасць комуністых разгортваеца

ШАНХАЙ, 30.—Кореспондэнт ангель-скага органу "Норд Чайна Дэйл-Нью" паведамляе з поўднёю ў провінцыі Цзянсу, на па-ночнім заходзе провінцыі Чжэцзян) офиційна падтрымоўваеца ў раёне ўсімі дзейнасці сялянскай организацыі таварыства мячоў", якія адрэзанаы

Кітайская праўліцыя Сэнсацыйная заява Цая

ТОКІЁ, 24. У сувязі з той кам-паній, якую працягвацца супроць Цая (Харбінскі дыпломатычны ка-місар, які ад імя Кітаю падпісаў хабараўскі працакоз), у Фудзяне адбываюцца публічныя даклады прысьве-чаныя савецка-кітайскім узаемадно-сінам. У прысутнічаныя вадомых

кітайскіх дзеячаў Цай заявіў: "Во-бых у савецкім консульстве адбы-ся нечакана для мяне. Як пазней-я даведаўся, справа ўзыніла па-тайнаму дасосу асобы, якую была падкуплена з нашага боку за 15 тысяч даляраў".

Кітай "разбройваецца"...

ТОКІЁ, 25-1. "Хоці" паве-дамляе, што Кітай заказвае Японіі некалькі невялікіх ваен-ных суднаў, а нядыўна да

заказ Японіі на вялікую коль-касць зброяў і іншых вайско-вых прыладаў.

Продэс 50 комсамоль-даў у Літве

ДЭМОНСТРАЦІЯ ВУЧНЯВАЕННЫХ ВЕРФЯЎ У ФРАН-ЦЫ

Вучні вайсковых верфяў у Брэсце (Францыя) высунулі патрабаванне аб павышэнні зарплаты. Пасля мітынгу яны арганізавалі дэмонстрацыю у якой прымаляла ўзел больш 300 маладых рабочых. На дэмонстрацыі шраг комсамольцаў 1-га жніўня. На справе прысягавацца калі 100 съведак Чакаюць, што працэс працягненія менш двух тыдняў

Юбілей БДЗВ адбыўся бяз мас

Змазана політычна сутнасць юбілею

Замест рабочых прысутнічалі вычышчаныя з апарату

"Чырвоная Зъмена"—ва ўчарашнім нумары зъмініца на матку рабочага юнкора А. або замест гэтага патраціла тро дні на вытрым, што юбілей БДЗВ адбыўся бяз удзелу рабочых мас.

"Чырвоная Зъмена" адзначала, што замест сталай падрыхтоўкі да такой вялікай грамадзка-політычнай справы, як юбілей

Белдзяржвыдавецтва,—кірауніцтва БДЗВ,—замест гэтага патраціла тро дні на вытрым, што юбілей БДЗВ адбыўся бяз удзелу рабочых мас.

Сёня мы друкуем пастанову бюро ячэйкі КП(б)Б БДЗВ ад 29-га студзеня, якая зусім правільна ацэнівае політычны правал гэтага юбілею.

АБ УРАЧЫСТЫМ ПАСЕДЖАНЬНІ, ПРЫСВЕЧАНЫМ ЮБІЛЕЮ БДВ

(Пастанова бюро ячэйкі БДВ ад 29 студзеня 30 г.)

1. Бюро ячэйкі лічыць, што съяткаванне 5-гадовага юбілею БДВ у Менску, дзякуючы, у прыватнасці, адсутнасці якой-бы там не было ўзвіж работы праўлення БДВ па падрыхтоўцы юбілею з рэкомандамі партыі, профсаюза і бюро ячэйкі КП(б)Б—фактычна політычна змазана. Прашло міма шырокай масы рабочых, бяз удзелу рабочых, яна было звязана ў належной меры з лёаунгам "усі КП(б)Б—на чале культурнага будаўніцтва".

2. Як паянраднія падрыхтоўка, гэтак і саме правядзенне ўрачыстага пасяджэння 28-га студзеня ў Доме Культуры мела шэраг асобных хібаў, якія ў сваіх злучнасці даюць падставу рабіць вывад, аб об'ектыўным перарастанні гэтых хібаў у політычную памылку:

а) уступная прамова загадчыка БДВ т. Шыпілы была слаба насычана політычным зъменствам, у прыватнасці нявычэрпна было акрэслена значэнне пролетарскай літаратуры, ні слова я не было сказана аб баражыбе з нацыянал-дэмократыз-

мам, нячотка і нявычэрпна былі падкрэслены тыя буйныя політычныя памылкі, якія мелі месца ў выдавецкай дзейнасці БДВ. Ва ўмовах австро-італійскай барацьбы, у момант, калі беларускі шавінізм збліжаліца найбольш неўспечным на даным этапе—з яшча большай выразнасцю падкрэсліваеца політычна сутнасць зробленай памылкі;

б) для ўбраўнія залі былі скрыстыны лёаунгі, недастаткова насычныя влабадзеным політычным зъместам, аусім адсутнічалі лёаунгі аб ліквідацыі кулацтва, як клясы, аб пецітады, лёаунгі аб баражыбе з нацыянал-дэмократызмам, у лёаунгах амаль зусім не было паказаныя на кіруючу ролю комуністычнай партыі;

в) пры мастацкім афармленні сцэны выпаў палітычны зъмест ма-стакага афармлення, у прыватнасці адсутнічалі знамёны, бюст т. Лепіна і г. д.;

г) пры складанні прэзыдыму па было ўлічана ўключанне Бюро Менскага Акругому КП(б)Б, член Бю-

ро АК КП(б)Б тав. Цэнцынэр быў уключаны у Прэзыдым толькі пасля спацыяльнага напаміну т. Шыпілы ў час пасяджэння;

д) Створэнне грамадзкай пролетарскай думкі навакол урачыстага пасяджэння і ў прыватнасці разьмеркаванне белетаў, было праведзена наездавальнюча, у выніку чаго, на глядзячы на папярэдніе разьмеркаванні ў друкарні 400 белетаў, у надзвычайнай незвлікай колькасці былі прадстаўлены рабочыя, у асаблівасці рабочыя-друкарі і у той-же час прысутнічалі асобы, вычышчаныя з апарату БДВ, накшталт Ільлічонка і да т. п.

3. Бюро ячэйкі констатуе, што

бязумоўна, на глядзячы на надзвычайнай перагружанасці ў звязку з падрыхтоўкай да чысткі, віна за вышэйпаказаныя політычныя памылкі ускладаецца таксама разам з фракцыйнай праўленіцтвам БДВ і на Бюро ячэйкі БДВ.

4. Пытаючыя аб гэтых політычных памылках, разам з настапавай бюро ячэйкі, тармінове завешчашь да ведама Бюро РК КП(б)Б

За пролетарызацыю ВНУ

НЕ ДАМО КЛЯСАВАМУ ВОРАГУ ПРАЛАЗІЦЬ НА КАМАНДНЫЯ ПАСТЫ БУДАЎНІЦТВА

Рашуча ачышчаць навучальныя ўстановы ад клясава-варожых

Ачысьціца ад чужакоў

навучальныя ўстановы і па-
снінешні дзень пралазіць чужкі
алемент, які пад рознымі маскамі
стараецца прабіцца на камандныя
вышыні нашага будаўніцтва, каб
потым праводзіць школадную працу.

У магілёўскім політасветэхнікумі
нямала прабалялася такіх людзей і
толькі дзякуючы ўпартай працы
атрады „лёгкай кавалеры” парты-
най і комсомольскай ячэек, удало-
ся іх выкryць і выключыць.

Але гэта я не ўсё. Калі перагледзе-
ць твары некаторых студэнтаў,
дзіні ўзноўшца і цяпер такія, якім
я месца ў тэхнікуме. Напрыклад,
Багдановіч захаваў сваё соцыяль-
нае становішча, працэс у тэхнікумі
пад маскай бедніка, а супраць-
зьяўлеца заможным сераднікам.

Асядоўскі—кулак плошці 115 р.
надаткі і гэтага ў дакументах пры-
паступленні ў тэхнікум не ўказа-

Якуткіна, паступаючы ў тэхнікум
захавала сваё соцыяльнае паходжан-
не, яна—дачка заможнага
серадніка, які плаціць 68 руб. па-
датку.

Жога Ліда—дачка былога бела-
гвардзейскага афіцэра, матка за-
раз мае цесную сувязь з папом,
ліе ў царкве, спраўляе гасціні-
цы разам з папам, мае сувязь з атры-
мілівам дамагом ад брата кулака,
які зараз высланы ў Салайкі за

контррэволюцыйную дзейнасць.
Сястра Жоглы Л. вучыцца ў Магі-
леўскім медполітэхнікуме, па сва-
му соцыяльнаму становішчу лі-
чыцца батрачкай, была выбрана
сібрам гарсавету, набыла батрацкі
стаж, жывуць ў сваёго дзеда ку-
лака за дачку.

На шмат студэнтаў атрада „лёг-
кай кавалеры” даўно запрасіў ма-
мар’ял ад мясцовых організацый,

але частка гэтых організацый і па-
снінешні дзень нічога не прыслы-
ла. Да такіх „акуратных” адказ-
чыкаў траба аднесць бабруйскі

гаркамол, Лельчицкі РК КП(б)Б
(Мазыршчына), Плещаніцкі РК
КП(б) фракцыю РВК, фракцыю
Койданаўскага РВК, (Менішчына) і

шэраг іншых партыйна-савецкіх
організацый. Не даючы сваечасо-
вад азды, пералічаныя організа-
цыі тармозяць справу ачысткі ад

чужога элементу навучальных

устаноў.

Хутка булуць зъмешчаны пра-
лы прыёму ў тэхнікуме на 1930-31
навучальны год. Мясцовыя організа-
цыі павінны будуть стала і з
усёй сур’ёзнасцю аднесціца да
падбору кандыдатур у тэхнікуме,
таксама і ў іншых навучальных

устаноў.

КАВАЛЕРЫСТЫ САЙ

Клясавыя ворагі

пралезшы ў ВНУ

У Слуцку на пэдкурсах вучыцца Ні-
чыпаровіч Мікола, сын кулака, аблаз-
дзенага індывідуальна падаткам у

360 руб. Нічыпаровіч нейкі чынам
надрабіў дакуманты на бедніка, Баць-
ка яго знаходзіцца ў Вузьзіенскім

районе, Менскай акругі, Сталбоўскага
сельсавету, засценак Андрушы.

Сакрэт.

У Горадзішчына Гаспадарчай
Акадэміі на 4-м і 3-м курсе вучыцца Гапановіч Алеся. Андрэяў з пасёлку
Хлебы Клін, Сераднякоўскага сельсавету, Слуцкага раёну, Бабруйскай
акругі. Бацька яго аблазден індыві-
дуальна, пазбаўлен выбарчых правоў,
а Гапановіч з бацькам трыве сувязь.
„Лёгкі Кавалеры”

У Менскім Беларускім Дзяржаўным
Універсітэце на грамадзка-гістарыч-
ных факультэтах вучыцца нехта Ва-
сленка. Бацька яе індывідуальна
аблазден, плаціць 128 рублёў падатку;

брат яе выключан з Віцебскага Пед-
тэхнікуму, другі брат знаходзіцца ў
Віцебскім Кооперацыйным тэхнікуме,

Р. М. Т.

У Рагачэўскім Беллітэхнікуме на
4-м курсе вучыцца комісарец Ці-
гігуз Хэльдар, Свіржанскага сельсавету,
таго-ж раёну. Бацька яго пазбаў-
лен выбарчых правоў, аблазден
індывідуальна палаткам. Цігігуз за-
хаваў сваё соцыяльнае становішча і
атрымлівае стыпэндыю.

На гэтым-же самым курсе вучыцца
Толмач Гірша з мястэчка Свіржаня
Рагачэўскага раёну. Бацька яго быў
буйны гандляр. Да паступлення ў
тэхнікум, Толмач Г. знаходзіўся на
утрыманні сваіго старэшага брата—
буйнога арэндатара садоў. Толмач
захаваў сваё соцыяльнае паходжан-
не. Атрымлівае стыпэндыю.

На 3-м курсе вучыцца Зэльманава
Цыля; яна паступіла ў тэхнікум па
бядніцкіх дакументах, бацькі яе ган-
длююць самагонкай і рускай горкай,
яна гэта захавала. Атрымліве сты-

пэндыю.

Дальназоркія.

Налі жадаеш рэгулярна атрымоўваць „ЧЫРВОНУЮ ЗЪМЕНУ”

Сёньня-ж падпішыся ў яч. упаўнаважанага
Упаўнаважаныя, праверце становіща з падпіскай на
„Чырвоную Зъмену” ў ячэйках на люты м-ц.

Прыгавар па справе аб забойстве БЭСМАНА
Галоўныя абавязавайцы Шулпікаў Рыгор і Носка
Іван прыгавораны да растрэлу

29-га студзеня выездная сесія
Менскага акуровага суду вынесла
пригавар па справе аб забойстве
сэкретара Бараўскага сельсавету
(Койданаўскі р-н), тав. БЭСМАНА.

Галоўны абавязавайць Шулпікаў
Рыгор і Носка Іван на 70 арт.
Крымінальнага Бодзесу прыгавораны
да вышэйшай меры сацыяльнай
абароны—растрэлу.

Шулпікавы Язэп і Ліда
суджаны да высылэння за ме-
БССР тэрмінам на 5 гадоў.

Шумікава Ганна пазбаў-
воті в суровым амежаваньнем
5 год, з высылэннем за ме-
БССР на 5 год і пазбаўленем
правоў па адбыццю кары тэр-
нам на 3 гады.

Шулпікавы Язэп і Ліда
суджаны да высылэння за ме-
БССР тэрмінам на 5 гадоў.

Нам пішуць

**БЯРЭЦЕ ПРЫКЛАД З ЖЫТКАВІЦКАГО
РАЙКОМУ**

Жыткавіцкім райкомам ЛКСМБ (Мазыршчына) перавысіў зъ-
даньне ЦК ЛКСМБ аб павышэнні падпіскі на „Чырвону
Зъмену”.

Райком павёў широкую растлумачальную працу па распаўсю-
дзенні газеты.

Было постаноўлена давесці падпіску па раёну да 250 экз-
emplяраў, замест 75. У выніку чаго мы маем падпіску сярод комо-
мольскай і беспартыйнай моладзі на 126 экзэмпляраў, спадзяєм-
шы што па заданню РК комсамолу Жыткавіцкага раёну даведзім падпіс-
ку да 250 экзэмпляраў.

Слуцкі.

Арон у студзені 1929 году паста-
віў рабачкому быў зняты з пра-
цы. Праца чыннай аўтагу

шанчыны на падпіску, якія павінны
былі падпісаныя з грамадзянінамі Шпільтовым
сілем і Краўцавай Ганнаю; ён
зняты з падпіску 192